

**ДАДАТКОВЫЯ ЗАЎВАГІ
ДА ЗВАРОТУ ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO**

1. Калі ў ролі лагічнага дзейніка звароту выступае займеннік 1-й або 2-й асобы, ён перадаецца асабовымі займеннікамі ў accusatīvus (me, te, nos, vos): Spero [me librum lectūrum esse]. — *Я спадзяюся, што я прачытаю кнігу.*

2. Пры супадзенні дзейніка кіруючага дзеяслова, які ўжыты ў 3-й асобе, з лагічным дзейнікам звароту, апошні перадаецца зваротным займеннікам sui у accusatīvus (se; перакладаецца ён, яна, яно, яны): Pater dicit filio [se librum legere]. — *Бацька кажа сыну, што ён (= бацька) чытае кнігу.*

3. Пры несупадзенні дзейніка кіруючага дзеяслова, які ўжыты ў 3-й асобе, з лагічным дзейнікам звароту, апошні перадаецца ўказальнымі займеннікамі ў accusatīvus (eum, eam, id; eos, eas, ea; illum, illam, illud; illos, illas, illa): Pater jubet filio [eum librum legere]. — *Бацька загадвае сыну, как ён (= сын) чытаў кнігу.*

4. Калі зварот уваходзіць у склад азначальнага або пыталнага даданага сказа, то кіруючы дзеяслоў перакладаецца пабочным словам або сказам, а даданы сказ — галоўным: [Quem librum filium legere] putas? — *Якую кнігу, па-твойму, чытае сын?*